



МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЁНІВЕРСІТЭТ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ»

вул. Рабкораўская, 17, 220007, Мінск
тэл. (017) 222 83 71, факс (017) 222 24 09
E-mail: buk@buk.by

І Н Ф А Р М А Ц Ы Й Н Ы Л І С Т

Шаноўнае спадарства!

25 – 27 красавіка 2014 года Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў запрашае да ўдзелу ў VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі

«Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання»

У межах канферэнцыі адбудуцца:

- *Пленарнае, секцыйныя і заключнае пасяджэнні VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання»;*
- *Х этнаграфічны канцэрт «Фальклор беларускай глыбінкі»;*
- *майстар-класы вядучых спецыялістаў у галіне ўсходнееўрапейскага фальклору;*
- *канцэрт маладзёжных фальклорных гуртоў;*
- *экскурсія для замежных удзельнікаў канферэнцыі.*

ПРАГРАМА навуковай канферэнцыі

25 красавіка

10.00 – 13.00Актавая зала БДУКІМ (аўд. 123)

Адкрыццё VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне.

На пленарным пасяджэнні будуць заслуханы праграмныя выступленні вядучых айчынных і замежных фалькларыстаў, этнаінструментазнаўцаў, культуролагаў.

14.00 – 16.00

Работа секцый VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі.

- | | |
|-----------|--|
| Секцыя 1. | Нематэрыяльная культурная спадчына і яе ахова. |
| Секцыя 2. | Трансфармацыі відаў і жанраў аўтэнтчнага фальклору. |
| Секцыя 3. | Семантыка і міфапаэтыка традыцыйнай абраднасці. |
| Секцыя 4. | Традыцыйная культура ў кнізе, адукацыйнай прасторы і арттэрапіі. |
| Секцыя 5. | Экалогія традыцыйнай мастацкай культуры. |
| Секцыя 6. | Унёсак роду Куляшовых у вывучэнне і папулярызацыю фальклору (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова). |
| Секцыя 7. | Праблемы спеўнай этнафоніі. |
| Секцыя 8. | Праблемы арганалогіі і марфалогіі музычных інструментаў. |

19.00 – 20.30Актавая зала БДУКІМ (аўд. 123)

XI Этнаграфічны канцэрт «Фальклор беларускай глыбінкі».

У канцэрце возьмуць удзел аўтэнтчныя выканаўцы Палесся.

26 красавіка

10.00 – 13.00.....Актавая зала БДУКІМ (аўд. 123)

Майстар-класы.

Іх даюць вядучыя спецыялісты ў галіне даследавання народных спеўных, інструментальных, харэаграфічных традыцый.

16.00 – 18.00.....НЦМТДМ МА РБ (вул. Кірава, 16)

Канцэрт маладзёжных постфальклорных гуртоў.

У канцэрце прымуць удзел калектывы і выканаўцы, якія вывучаюць і пераймаюць рэпертар і стыль выканання рэгіянальнага традыцыйнага мастацтва Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі і Літвы.

27 красавіка

8.00 – 18.00.....мм. Заслаўе, Азярцо

Экскурсія для замежных удзельнікаў канферэнцыі.

Заклучнае пасяджэнне канферэнцыі.

Экскурсія для гасцей будзе наладжана па этнаграфічным экспазіцыям беларускіх музеяў, дзе будзе наладжана падвядзенне вынікаў канферэнцыі.

УМОВЫ ЎДЗЕЛУ Ў КАНФЕРЭНЦЫІ

- Камандзіровачныя выдаткі – за кошт бока, які накіроўвае.
- Да пачатку работы канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў.
- Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская, руская, украінская, польская, англійская.

- Для удзелу ў канферэнцыі **неабходна да 17 красавіка 2014 года**

1. даслаць аргкамітэту на адрас vietah@narod.ru ці nasokriss@gmail.com наступныя дакументы:

1.1 заяўку на удзел у канферэнцыі і звесткі аб аўтары (назву даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, вучоная званне, месца работы / вучобы і пасада, кантактныя тэлефоны, e-mail / факс);

1.2 матэрыялы выступлення (папрабаванні: аб'ём да 5 старонак, 14 кегль, праз 1,5 інтэрвалы; зноскі – ў квадратных дужках з нумарам крыніцы ў спісе літаратуры і нумарам старонкі, спіс літаратуры ў алфавітным парадку, двукоссі – трохкутныя «») і мяркуемы нумар секцыі;

1.3 ксеракопію квітанцыі аб аплаце арганізацыйнага ўзносу за ўдзел у канферэнцыі (тым, хто жадае апублікавацца);

2. унесці арганізацыйны ўзнос ў памеры 90000 руб. за ўдзел у канферэнцыі (кошт навуковага зборніка) на спецрахунак БДУКМ (р/р 3632963099005 філіял 527 «Беларусбанк» г.Мінск, код 254, вул. Варанянскага, 7-а; УНН-100286677; ОКПО-02072096) з паметкай «Аўтэнтны фальклор».

А д р а с а р г к а м і т э т а :

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў (УА «БДУКМ»).

Кафедра этналогіі і фальклору.

220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 18а, 3 корпус БДУКМ; тэл. +37517-2228062, факс +37517-2222409.

Тэлефоны для мабільнай сувязі:

+37529-7543588 (МТС)

+375296481092 (velcom)

Вячаслаў Калацэй

Таццяна Бабіч

vietah@narod.ru

vajtouna@tut.by

Аргкамітэт канферэнцыі